

пераклады

пераклады

Марыя Паўлікоўская-
Яснажэўская

...ты мой вораг –
я цябе кахаю!..

Ружа каханья

Кабета, якая чакае

Чакае, глядзіць на гадзіньнік
Гадоў сваіх,
думае штосьці.
Ад'ехаў апошні рамізьнік...
А, можа, ўжо позна для госьця?

На цёплым нябесным лузе

*Пераклад
з польскай
Ірыны
БАГДАНОВІЧ.*

На цёплым нябесным лузе
Пасьвіцца белыя гусі,
Пасьвіцца белы баранак,
Як толькі прачнецца ранак.

Той луг бяз слупоў, бяз межаў,
Нікому ён не належыць.
Ён для тых беленъкіх гусак,
І для ўсіх белых баранкаў,
І для крылатых, спакусных
Радасных думак каханкаў.

Белая пані

«Белая пані ізноў праз салон
Прайшла, — то няшчасціцяў пагроза», —
Шэпча прыслуга ў буфеце, і скон
Вястуе ўсім пах туберозы.

Белая пані на лесьвіцы ўжо,
Жагнаецца чэлядзь стакротна...
Хтось малады ёй на сустрач ішоў,
Абняў і галубіў пяшчотна.

РУЖА

У съцішаным парку ні съмеху, ні госьця.
Ля ружы расьцівішай стаю.
Яна – ўласабленыне сваёй прыгажосці –
Прыгажосць разглядае маю.

ТАНЦОРКА

Дзьве маршчынкі цябе
перакрэслілі жавава,
І хоць таньчыш ты з лёгкасцю
матылёвай
У сукенцы сваёй блакітна-ліловай,
Ты згадка ўжо толькі, не ява.

ЦНОТЫ

Мілыя ўсе Пану Богу цноты
Як даброту з сэрца адмітаю,
Вызнаю адну цяпер і потым:
Ты мой вораг – я цябе кахаю!

КАХАНЬНЕ

Думаеш нешта, ў акно пазіраеш.
Сум у вачах захаваўся...
Але ж мяне ты, як мару, кахаеш?
Сам год назад прызнаваўся...

Ціха съмяешся. Прысмак жа горкі
Ў съмеху тым з небам зъліваўся...
Але ж то я – тваё неба і зоркі?
Сам год назад прызнаваўся...